



we are  
**ale**

## Мы ALE. Далучайцеся!

Мы – глабальны альянс сетак, асацыяцый і арганізацый для навучання і адукацыі дарослых (Adult Learning and Education – ALE). Мы прызнаем фундаментальнае значэнне ALE для справядлівасці, дабрабыту і пераменаў. Агенда 2030 вызначае навучанне на працягу ўсяго жыцця (LLL) як найважнейшы фактар для дасягнення Мэтаў устойлівага развіцця (МУР), але ў той жа час ALE, якое з'яўляецца значнай часткай LLL, у асноўным застаецца непрыкметным. Каб ALE можна было бачыць, разумець і цаніць, нам трэба выступаць за большы ўдзел і інвестыцыі ўрадаў, донараў, прыватнага сектара, міжнародных арганізацый і грамадскіх рухаў.

Упершыню адкрыты саюз партнёраў па ALE сабраўся разам, каб стварыць і прыняць агульную глабальную дэфініцыю<sup>1</sup> і бачанне навучання і адукацыі дарослых. Сюды ўваходзяць тры асноўныя сферы навучання і навыкаў: пісьменнасць і базавыя навыкі, бесперапынная адукацыя і прафесійныя навыкі, уключаючы недзяржаўную, народную адукацыю, навучанне ў супольнасцях, развіццё кампетэнцый грамадзянства для моладзі і дарослых, уключаючы людзей сталага ўзроста.

Кампанія ALE імкнецца аб'яднаць з'яднаць прыхільнікаў і абаронцаў з арганізацыямі і практыкамі ALE, уключаючы арганізацыі здароўя, працоўныя месцы, суполкі, універсітэты і СМІ, каб падтрымаць кампанію і разам імкнуцца да захавання здаровай планеты і стварэння лепшага свету.

**Мы заклікаем вас далучыцца да нас у гэтай  
5-гадовай глабальнай кампаніі!**

### Нашыя асноўныя ідэі:

- Мы аб'ядноўваем арганізацыі, каб зрабіць навучанне і адукацыю дарослых бачнымі, зразумелымі і ацэненымі ва ўсім свеце
- Мы імкнемся гучаць адным супольным голасам на карысць ALE
- Нам патрэбны глабальны голас для папулярызацыі навучання і адукацыі дарослых
- Мы аб'ядноўваем высілкі на глабальным узроўні
- Мы ALE – яднаемся дзеля справядлівасці, дабрабыту і перамен!



<sup>1</sup> Гэта вызначэнне заснавана на Рэкамендацыі ЮНЭСКА аб навучанні і адукацыі дарослых (RALE) і гучыць наступным чынам: „Канчатковая мэта ALE складаецца ў забеспячэнні таго, каб дарослыя на працягу ўсяго свайго жыцця маглі ў поўнай меры браць удзел у жыцці грамадства, у тым ліку ў прафесійнай дзейнасці. ALE уключае тры асноўныя сферы навучання і навыкаў: пісьменнасць і базавыя навыкі, бесперапынная адукацыя і прафесійныя навыкі, уключаючы недзяржаўную, народную адукацыю, навучанне ў супольнасцях, развіццё кампетэнцый грамадзянства для моладзі і дарослых, уключаючы людзей сталага ўзроста.

ALE дазваляе людзям развіваць неабходныя для ажыццяўлення і рэалізацыі сваіх правоў здольнасці, а таксама для таго, каб узяць свой лёс у свае рукі. Яно спрыяе асабістаму і прафесійнаму развіццю, падтрымліваючы тым самым больш актыўнае ўцягненне дарослых у жыццё сваіх грамадстваў, суполак і навакольнага асяроддзя. Яно спрыяе экалагічнаму і інклюзіўнаму эканамічнаму дабрабыту і годнай працы. Такім чынам, яно з'яўляецца найважнейшай прыладай у змаганні з галечай, у паляпшэнні здароўя і дабрабыту і ў спрыянні стварэнню ўстойлівых грамадстваў”. (<https://www.we-are-ale.org/the-ale-campaign/>)

## Што магчыма зрабіць зараз?

### 1. Зрабіце лагатып кампаніі “We are ALE” часткай камунікацыйнай стратэгіі вашай арганізацыі.

Уключаючы лагатып кампаніі ALE побач з вашым лагатыпам ва ўсе камунікацыі, ваша арганізацыя павышае інфармаванасць пра кампанію ва ўсіх формах сродкаў масавай інфармацыі і сацыяльных сетках і звязвае вас з больш шырокім альянсам.

### 2. Выкарыстоўвайце больш шырокае і інклюзіўнае вызначэнне ALE ў вашай лабісцкай, адукацыйнай і адвакацыйнай працы.

Вызначэнне было распрацавана ў супрацоўніцтве з 13 міжнароднымі асацыяцыямі з усіх рэгіёнаў свету. Яно дапамагае нам падтрымліваць паслядоўныя і сумесныя намаганні ў галіне адукацыі і ініцыятыў па адвакацыі ALE.

### 3. Падпішыцеся на вэб-сайце кампаніі ALE і заахвочвайце іншых рабіць тое ж самае.

Выкарыстоўвайце нашыя матэрыялы для папулярызацыі кампаніі ALE у сацыяльных сетках і стратэгіях працы з партнёрамі.

Заахвочвайце іншыя арганізацыі падпісацца, каб прадэманстраваць сваю падтрымку кампаніі.



## Дзеянні ў сярэднятэрміновай перспектыве

### 4. На мясцовым узроўні пачынайце новыя альбо пашырайце існуючыя ініцыятывы, якія дадаюць каштоўнасці кампаніі ALE.

Прыкладам можа служыць праца з мясцовымі самакіраваннямі, донарамі, прыватным сектарам і / або грамадзянскай супольнасцю для прызнання каштоўнасці ALE і прасоўвання якасных праграм і працэсаў у ALE.

Пачніце дзеянні па прыцягненню ўвагі да ALE, ініцыюйце дыскусіі пра значэнне ALE ў вашых адукацыйных цэнтрах у мясцовых супольнасцях, праводзьце размовы з мясцовымі органамі ўлады, лакальнымі грамадскімі арганізацыямі і звязвайце свае ініцыятывы з нацыянальнай і глабальнай кампаніяй ALE.

### 5. На нацыянальным узроўні спрыяйце павышэнню пазнавальнасці ALE і павелічэнню фінансавання праектаў ALE з улікам умоў, у якіх вы працуеце.

Абмяркуйце з вашымі дэпутатамі перавагі ALE і яго значэнне для дасягнення МУР. Патрабуйце павелічэння бюджэту на нефармальную адукацыю, адукацыйныя цэнтры ў мясцовых супольнасцях, прафесіянальна-тэхнічнае навучанне і іншыя праграмы, якія забяспечваюць ALE.

Выступіце з дэкларацыяй аб неабходнасці інвестыцый у ALE і накіруйце яго ў Міністэрства адукацыі і адпаведныя ўстановы падчас падрыхтоўкі нацыянальнага бюджэту вашай краіны.

**6. Каб гарантаваць удзел грамадзянскай супольнасці ўключайцеся ў працэсы, якія папярэднічаюць сёмай міжнароднай канферэнцыі ЮНЕСКА па адукацыі дарослых – CONFINTEA VII, што адбудзецца ў 2022 годзе.**

Сустрэньцеся з Нацыянальнай камісіяй ЮНЕСКА і Міністэрствам адукацыі, каб даведацца больш пра падрыхтоўку вашай краіны да CONFINTEA VII і разгледзець магчымасць ўдзелу.

Прадстаўце пазіцыю Арганізацыі грамадзянскай супольнасці па ALE і пытаннях адукацыі і глабальнага грамадзянства дэлегатам і дзяржаўным установам, якія плануюць браць удзел у CONFINTEA VII.

Звяжыцеся з Міжнародным Саветам па адукацыі дарослых (ICAE) і DVV International для ўдзелу ў субрэгіянальных кансультацыях CONFINTEA VII, якія арганізуюцца Інстытутам навучання на працягу жыцця ЮНЕСКА (UIL) і рэгіянальнымі аддзяленнямі ЮНЕСКА.

**7. Удзельнічайце ў фарміраванні і пабудове кампаніі на мясцовым, рэгіянальным і міжнародным узроўнях праз агульныя мерапрыемствы альбо магчымасці, такія як святкаванне 40-годдзя ICAE, а таксама шляхам вызначэння іншых важных падзей, якія альянс можа мабілізаваць.**

## Доўгатэрміновыя дзеянні

**8. Падтрымка адвакацыйных ініцыятыў для ALE на міжнародным узроўні для ўплыву на палітыку і фінансаванне.**

Падтрымлівайце адвакацыйныя кампаніі ў галіне МУР і Агенды 2030, каб дасягнуць прызнання ALE.

**9. У інтарэсах справядлівасці, дабрабыту і пераменаў на мясцовым і глабальным узроўнях дзейнічайце разам, каб ALE можна было ўбачыць, зразумець і ацаніць як найважнейшы фактар для захавання здаровай планеты і стварэння лепшага свету.**

Звяртайцеся да ўрадаў, донараў, прыватнага сектара, міжнародных арганізацый і грамадскіх рухаў і мабілізуйце іх для ALE. Заахвочвайце іх прызнаць фундаментальнае значэнне ALE для справядлівасці, дабрабыту і пераменаў!

Падтрымайце кампанію #weareALE на [www.we-are-ale.org](http://www.we-are-ale.org)

і сачыце за навінамі ў сацыяльных сетках!



@weareALE



@weareALE



@weareale2025





## Партнёры гэтай кампаніі

AAACE – Амерыканская асацыяцыя па пытаннях адукацыі дарослых і бесперапыннай адукацыі (American Association for Adult and Continuing Education)



Дабрачынная ісламская асацыяцыя Аль-Макассед ў Бейруце (Al Makassed Philanthropic Islamic Association of Beirut)



Makassed Philanthropic  
Islamic Association of Beirut

ASPBAE – Азіяцка-Ціхаакіянская асацыяцыя базавай адукацыі і адукацыі дарослых (Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education)



CASAE – Канадская асацыяцыя па пытаннях адукацыі дарослых (Canadian Association for the Study of Adult Education)



CEAAL – Савет па народнай адукацыі ў Лацінскай Амерыцы і краінах Карыбскага басейна (Council for Popular Education in Latin America and the Caribbean)



CLADE – Лацінаамерыканская кампанія за права на адукацыю (Latin American Campaign for the Right to Education)



Campaña  
Latinoamericana  
por el Derecho  
a la Educación

COLLO – Кааліцыя арганізацый па навучанні на працягу ўсяго жыцця (Coalition of Lifelong Learning Organizations)



DVV International – Інстытут міжнароднага супрацоўніцтва Нямецкай асацыяцыі народных універсітэтаў (Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association (DVV))



ЕАЕА – Еўрапейская асацыяцыя адукацыі дарослых (European Association for the Education of Adults)



ІСАЕ – Міжнародны савет па адукацыі дарослых (International Council for Adult Education)



ІСЕА – Інстытут супрацоўніцтва ў галіне адукацыі дарослых (Institut de coopération pour l'éducation des adultes)




ЈАСАЕ – Савет Ямайкі па адукацыі дарослых (Jamaican Council for Adult Education)



Раможа West Africa – Заходнеафрыканская сетка спецыялістаў-практыкаў і прыхільнікаў падыходу "Reflect" да адукацыі дарослых (West African Network of Reflect practitioners)



РАМА – Асацыяцыя міжнародных удзельнікаў сеткі Pascal (Pascal International Members Association)



РЕРЕМ – Сетка народнай адукацыі жанчын (Red de Educación Popular entre Mujeres)



UII – Інстытут навучання на працягу жыцця ЮНЕСКА (UNESCO Institute for Lifelong Learning)



**Падтрымайце кампанію #weareALE на [www.we-are-ale.org](http://www.we-are-ale.org)**

**і сачыце за навінамі ў сацыяльных сетках!**



@weareALE



@weareALE



@weareale2025